

E-government as a Concept of Public Administration in Information Society

■ ALENA SIDAROVIČ

Alena Sidarovič — an undergraduate student of political science department of Belarusian State University faculty of law. The area of interests in the sphere of political science comprise e-democracy and civil society.

Review of the article (full version available in the Belarusian part of the journal):

The author of the article posits the onset of e-government era, defining it as a new system of government-public relations, influenced by Internet-technologies and altering the previous model of public administration. The rising of e-governance system is to proceed in three stages, while there is a number of principles according to which the system should be erected. The author outlines the main features of the future system, uncovers the hidden prospects it grants and distribution of functions within the e-government scope.

Электронны ўрад як канцэпцыя дзяржаўнага кіравання у інфармацыйным грамадстве

■ АЛЕНА СІДАРОВІЧ

Алена Сідаровіч — студэнтка-магістрантка аддзялення паліталогіі юрыдычнага факультetu БДУ. Абсальвентка аддзялення “паліталогія” юрыдычнага факультetu БДУ. Галіна паліталагічных зацікаўленняў: электронная демакратыя і грамадзянская супольнасць.

Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі (ІКТ) ёсць неад'емнай часткай жыццяздзейнасці мільёнаў людзей ва ўсіх сферах грамадства. Ва ўмовах інтэнсіўнага развіцця інфармацыйнага асяроддзя, якое базуецца на Інтэрнэт-тэхналогіях, дзяржаўныя структуры ўлады павінны імкнуцца выкарыстоўваць ІКТ на карысць усяго грамадства, а таксама для паляпшэння функцыяновання дзяржаўных структур. Адсутнасць дзяржаўных структур у дадзенай сферы, адмова (па прычыне небяспечнасці негатыўных вынікаў) ад тэхналогій, якія могуць значна паўплываць на кіраванне сацыяльнымі працэсамі, можа прывесці да таго, што сродкі камунікацыі апынуцца ў руках фінансава-камерцыйных, грамадскіх, палітычных ці нават крымінальных структур, якія ўжо ацанілі магчымасці Сеціва ў рэалізацыі сваіх мэтаў¹.

У выніку ўкаранення інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій ва ўрадавыя структуры з'явіліся новыя формы ўзаемадзеяння паміж урадам і структурамі грамадзянской супольнасці. Паўстала неабходнасць тэарэтычнага аргументавання і асэнсавання дадзенага феномену. У выніку з'явілася канцэпцыя “электроннага ўраду”.

Электронным урадам (далей — е-ўрад) прынята называць сістэму інтэрактыўнага ўзаемадзеяння дзяржавы і грамадзян пры дапамозе Інтэрнэт-тэхналогій, новую мадэль дзяржаўнага кіравання, якая ператварае традыцыйныя ўзаемадачыненні грамадзян і ўладных структур².

Адназначнага вызначэння е-ўраду не існуе. Сфарміравалася два падыходы — тэхналагічны і сацыяльны. Згодна з першым, электронны ўрад разглядаецца як кампьютарызацыя, укараненне інфармацыйных тэхналогій у працэс дзяржаўнага кіравання; як аўтаматызацыя дзяржаўнай службы; як арганізацыя дзяржаўнага кіравання на аснове электронных сродкаў апрацоўкі, перадачы і распаўсюду інфармацыі, працягова паслуг для грамадзян і структур бізнесу, а таксама інфармаванне аб працы дзяржаўных органаў тымі ж электроннымі сродкамі³.

Такое вызначэнне дэманструе тэхналагічны дэтэрмінізм, бо зразумела, што звадэіць праект е-ўраду да простага ўкаранення электронных сродкаў было б памылковым і абмежаваным. Згодна з сацыяльным падыходам, канцэпцыя е-ўраду прадугледжвае не толькі шырокое выкарыстанне інфармацыйна-камунікатыўных інавацый у дзейнасць урадавых структур, але і ўкараненне інтэлектуальных тэхналогій у службовую дзейнасць, а таксама тэхналогій партнёрскага ўзаемадзеяння з сацыяльнымі структурамі⁴.

Такім чынам, змяненні ў структурах дзяржаўнага кіравання носяць больш глыбокі сацыяльны і культурны аспект.

Электронны ўрад неабходна ўспрымаць як суцэльнную канцэпцыю, якая адлюстроўвае абсолютна новы падыход да кожнага элементу ўрадавай структуры, працэсу кіравання дзяржаўнай⁵.

Станаўленне электроннага ўраду можна ўмоўна падзяліць на некалькі стадый:

1. ураду он-лайн — простай прысутнасці дзяржаўных службаў у сетцы Інтэрнэт, замена папяровага дакументабароту электронным, ужыванне лічбавага подпісу і.г.д.

1 Акопов Г.Л. Глобальные проблемы и опасности сетевой политики. Ростов-на-Дону, 2004. (Электронны рэсурс) — 05.05.2005. — Рэжым доступу: <http://www.problem.politnet.ru>

2 Вершинин М.С. Политическая коммуникация в информационном обществе. СПб., 2001. С. 117. — 252 с.

3 Ўінтэр Герберт Р., Бэлоў Томас Дж. Канфлікт і кампраміс. Уводзіны ў палітычную навуку. Мн., 2002. — 507 с.

4 Васіленко Л.А. Интернет и информатизация государственной службы России. — М., 2000. С. 122. — 252 с.

5 Голубуцкій А., Шевчук О. Электронное правительство (Электронны рэсурс) — 05.05.2005. — Рэжым доступу: <http://www.capri.ustu.ru>

2. непасрэдна электроннага ўраду, які харктарызуеца з'яўленнем простых электронных формаў і працэдурай абмену інфармацыяй. На гэтым этапе дзяржаўныя службы павінны займацца праблемай высвятлэння асобы Інтэрнэт-карыстальніка, што можна рабіць пры дапамозе выкарыстання смарт-картаў ці лічбавых сертыфікатаў⁶.

3. вышэйшай ступеняй развіцця е-ўраду ёсьць арганізацыя “электроннай эканомікі”, якая азначае новую ступень існавання эканамічных узаемадачыненняў у грамадстве. Пакуль ніводная краіна не дасягнула трэцяй стадыі развіцця е-ўраду, але гэта адзін з перспектывных накірункаў развіцця, якім кіруюцца многія краіны свету.

Такім чынам, неабходна адрозніваць урад, які абсталёваны электронным інтэрфейсам (он-лайнавы ўрад, Government on-line, GOL) ад электроннага ўраду. Зразумела, што е-ўрад заўсёды узаемадзейнічае з грамадзянамі і структурамі бізнесу праз он-лайнавы інтэрфейс, але не заўсёды он-лайнавы ўрад ёсьць электронным урадам, гэта, як ужо адзначалася, першапачатковая стадыя развіцця — важная ўмова існавання е-ўраду, для якога харктэрны больш глыбокія перабудовы традыцыйных формаў дзеянасці.

Даследчыкі вызначаюць наступныя прынцыпы арганізацыі е-ўраду:

1. **Арыентацыя на грамадзян.** Грамадзяне (падаткаплатнікі) як уладальнікі ўраду, а не толькі спажыўцы яго паслуг, вызначаюць палітыку і напрамкі развіцця праекту.

2. **Зручнасць і прастата выкарыстання.** Усе электронныя дадаткі, якія выкарыстоўваюцца ў е-ўрадзе, маюць на мэце палегчыць карыстанне сістэмай для грамадзян, павялічыць хуткасць абслугоўвання запытаў і скараціць час чакання.

3. **Бізнэс-трансфармацыя.** Усё праграмнае забеспячэнне, архітэктура і інфраструктура, а таксама палітыка е-ўраду накіраваны на тое, каб надаць урадавай сістэме эфектыўнасць бізнэс-мадэлі з адпаведнай іерархіяй каштоўнасцяў.

4. **Кошт і складанасць.** Яны павінны быць зведзены да мінімуму, каб праца з сістэмай не выклікала цяжкасцяў ні ў грамадзян, ні ў карпаратыўных карыстальнікаў.

5. **Абслугоўванне.** Эфектыўнасць працы е-ўраду павінна праяўляцца ў яго здольнасці хутка і з мінімальнымі выдаткамі абслугоўваць найбольшую колькасць грамадзян, захоўваючы пры гэтым высокую якасць абслугоўвання.

6. **Адпаведнасць.** Электронныя дадаткі павінны поўнасцю адпавядаць агульнай архітэктуры сістэмаў бяспекі, ідэнтыфікацыі, электронных плацяжоў, а таксама агульному дызайну знешняга інтэрфейса сістэмы.

7. **Маштабнасць сістэмы.** Дадаткі павінны забяспечваць узаемадзеянне паміж рознымі структурамі і органамі, якія складаюць сістэму, і поўную ўзаемную сумяшчальнасць.

8. **Выкананне.** Дадаткі павінны адпавядаць мэце ўдасканальвання трансакцый шляхам скарачэння тэрмінаў і складанасці абслугоўвання.

9. **Справаздачнасць.** Дадаткі павінны павялічваць дакладнасць дадзеных і магчымасці іх архівациі, а таксама аудыту трансакцый.

10. **Хуткасць ажыццяўлення.** Тэрміны дапрацоўкі і ўкаранення дадаткаў павінны складаць не больш чым 9 месяцаў, а ў некаторых выпадках і значна хутчэй.

11. **Гатовасць да дзеяння.** Урадавыя органы павінны праявіць гатовасць далучыцца да сістэмы, прагназуючы ўсе верагодныя рызыкі, але ўсведамляючы таксама карысць дадзенага праекту⁷.

Укараненне ў органы дзяржаўнага кіравання інфармацыйна-тэлекамунікацыйных тэхналогій — вельмі складаны і доўгатэрміновы працэс, які абумоўлены шэрагам фактараў: наяўнасць вертыкальной структуры, якую неабходна замяніць на гарызантальную, недастатковае разуменне з боку служачых (патрабуюцца інтэнсіўныя праграмы навучання), недахоп базаў дадзеных, што зроблены ў разлік на публічны доступ, невысветленасць пытання па праўным статусе доступу да грамадскай інфармацыі і г.д.

У заходніяй палітычнай тэорыі паняцце “электронны ўрад” складаецца з трох асноўных модуляў: урад ураду (G2G, government to government), урад бізнесу (G2B, government to business) і ўрад грамадзянам (G2C, government to citizens)⁸.

Ажыццяўленне канцепцыі “электроннага ўраду” накіравана адпаведна на дасягненне трох асноўных мэтаў. Па-першае, гэта павышэнне эфектыўнасці працы кіраўніцкага апарату (уніфікацыя парадку збораў падаткаў, рэгістрацыя інфармацыі, электронны дакументазварот,

6 Гринберг А.С., Бондаренко А.С. Информационные технологии в управлении. — Мн., 2003. С. 327. — 419 с.

7 Вершинин М.С. Тамсама. С. 118—120.

8 Голубуцкій А., Шевчук О. Тамсама.

стварэнне электронных рэсурсаў і базы дадзеных), па-другое, эканамічнае развіццё — паліягчэнне працэдураў, якія звязаны з вытворчасцю і гандлем, увядзення е-гандлю. Па-трэцяе, павышэнне якасці жыцця грамадзян — удасканаленне сістэмы сацыяльных паслуг, сістэмы аховы здароўя, больш надзейнае забеспечэнне бяспекі, павелічэнне магчымасці адкукацыі як для моладзі, так і для дарослых і г.д.⁹

У межах дадзенай структуры будзе праводзіцца далейшы аналіз “электроннага ўраду”, і першы модуль, які будзе разглядацца, — G2G, а менавіта ўзаемадачыненні ў самім ўрадзе паміж асобнымі яго галінамі, узроўнямі і ўстановамі.

Канцэпцыя “электроннага ўраду” мае на ўвазе ўдасканаленне працэсу дзяржаўнага кіравання праз інфарматызацыю органаў дзяржаўнай улады на ўсіх узроўнях, інфарматызацыю ўсіх міжупраўных узаемадачыненняў, стварэнне кампьютарных сістэм і базаў дадзеных, здольных падтрымаць функцыі ўзаемадзеянняў органаў дзяржаўнай службы з насельніцтвам і бізнес-структурамі¹⁰.

Акрамя выкарыстання інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій і стварэння інфармацыйных рэсурсаў, канцэпцыя “электроннага ўраду” патрабуе стварэння адпаведнай наўмытуна-праўнай базы. Неабходна заканадаўча замацаваць норму, згодна з якой электронны дакумент (у далейшым — е-документ) — гэта не простая копія папяровага, а першасны і галоўны дакумент, з якім і ажыццяўляецца праца дзяржаўных органаў. Перш за ёсё ўзнікае неабходнасць замацаваць лічбавы подпіс і электронны дакументазварот на заканадаўчым узроўні, забяспечыць абарону дадзеных, магчымасць перанавучання служачых і г.д.¹¹

Без адпаведнай заканадаўчай базы немагчыма легалізаваць узаемадачыненні паміж урадам і бізнесам, а таксама асобнымі грамадзянамі. Без дакладнай рэгламентацыі працэдураў магчымай супрацьве і вызначэння яе межаў е-ўрад будзе дублюваць тыя сама недахопы, ўласцівыя для традыцыйнага ўраду.

Неабходна звярнуць увагу на матэрыяльны бок укаранення праекту е-ўраду. Нягледзячы на тое, што адзін з яго станоўчых бакоў — гэта зніжэнне коштаваў у працэсе камунікацыі і ў працэсе ажыццяўлення сваёй дзейнасці, а таксама эканомія бюджетных сродкаў, першапачаткова гэта вельмі дарагі праект, які можа дазволіць сабе далёка не кожная краіна. Калі разглядаць толькі ўнутраную арганізацыю дзейнасці, то неабходна забяспечыць як мінімум тэхніку (працоўныя станцыі, серверы, кампьютарную тэхніку і г.д.), ліцэнзаванае праграмнае забеспечэнне, асобную тэлекамунікацыйную інфраструктуру для ўкаранення, падрыхтоўку персаналу — як навучанне служачых, так і прыцягненне спецыялістаў па IKT, стварэнне аддзелаў інфармацыйнай бяспекі і г.д.¹²

Забеспечэнне інфармацыйнай бяспекі ёсьць адным з асноўных накірункаў у канцэпцыі электроннага ўраду. Калі дзейнасць дзяржаўных органаў будзе ажыццяўляцца ў Інтэрнэт-прасторы, то неабходна прадугледжваць і папярэджваць спробы незаконнага доступу да інфармацыі з боку хакераў, пранікненні ў дзяржаўныя праграмы і базы дадзеных віrusаў. Неабходна распрацоўваць праграмы па забеспечэнні інфармацыйнай бяспекі.

Акрамя таго, на пачатковым этапе ўкаранення е-ўраду адной з проблем будзе недастатковая падрыхтоўка з боку дзяржаўных служачых па працы з сучаснымі інфармацыйна-камунікацыйнымі тэхналогіямі. Таму важна праводзіць дадзеную палітыку паступова, каб служачыя мелі магчымасць для тэхнічнага і маральнага пераарыентавання ў сваёй дзейнасці.

Такім чынам, укараненне канцэпцыі е-ўраду як новай сістэмы дзяржаўнага кіравання мае шмат недахопаў і прадугледжвае вялікія выдаткі асабліва на пачатковых эпатах рэалізацыі.

Неабходна адзначыць, што ўкараненне канцэпцыі е-ўраду адбываецца паралельна з выкарыстаннем новага падыходу да сістэмы дзяржаўнага кіравання і дзяржаўнай службы. Доўгі час у палітычнай тэорыі панавала думка аб неабходнасці падзелу палітыкі і працэсу кіравання, а ідэалам было дэпартыйнае і дэпалітычнае кіраванне. Але сёння ў наўуцы распаўсюджваецца новы падыход, згодна з якім дзяржаўнае кіраванне не можа існаваць асобна ад палітыкі і патрабуе свайго ўлучэння ў палітычны працэс. Згодна з дадзенай тэорыяй пераацэньваецца ролі дзяржаўнай службы ў кіраванні грамадскімі працэсамі. Дзяржаўная служба павінна пераарыентавацца ў сваёй дзейнасці на патрэбы грамадзян, праводзіць карэктую планаў, праграмаў і праектаў на забеспечэнне патрэбаў і інтарэсаў грамадзян. Уводзіцца дэмакра-

9 Вершинин М.С. Тамсама. С. 29.

10 Электронное управление (Электронны рэсурс) — 07.05.2005. — Рэжым доступу: <http://www.server.md>

11 Голубуцкій А., Шевчук О. Тамсама.

12 Гринберг А.С., Бондаренко А.С. Тамсама. С. 307—308.

тычны кантроль за дзейнасцю сістэмы дзяржаўнага кіравання, новы ўзровень “адкрытасці” адміністрацыі, з’яўляюцца новыя формы ўзаемадзеяння паміж рознымі галінамі ўлады¹³.

Такім чынам, канцэпцыя е-ўраду абапіраецца на новую тэорыю дзяржаўнага кіравання.

Канцэпцыя электроннага ўраду патрабуе новых падыходаў да сістэмы справаздачнасці і кантролю над дзяржаўным апаратам. Калі раней асноўная ўвага адводзілася кантролю над працэсам выканання працы і выкарыстання дзяржаўных рэсурсаў, то ва ўмовах е-ўраду націск робіцца на адзнаку выніковай працы. Гэта дазваляе служачым самастойна выбіраць шляхі і сродкі дасягнення паставленаых мэтаў. Паралельна з эфектыўнасцю дзейнасці ўлічваецца этычны бок, а таксама ўмельствы па правядзенні аналізу праблемы, па распрацоўцы і ажыццяўленні плану дзеяння, адзнакі яго вынікаў¹⁴.

Адным з неабходных элементаў е-ўраду ёсьць стварэнне ўнутранай урадавай электроннай сеткі, гэта званага Інтранэту. Гэта дазволіць зрабіць працу розных службаў больш хуткай і празрыстай. Інтранэт разам з урадавымі парталамі ў Інтэрнэце дазволіць аптымізаваць супрацьцу ўрадавых структур паміж сабой, а таксама з грамадствам і структурамі бізнэсу.

Неабходна адзначыць, што канцэпцыя электроннага ўраду мае шмат вымярэнняў, гэта значыць, яна ахоплівае розныя сферы жыццяздзейнасці як урадавых службаў, так і грамадства наагул. Таму існуе патрэба больш дакладна засяродзіць увагу на тых новаўводзінах і зменах, якія будуць адбывацца ў працэсе ўкаранення е-ўраду. Першапачаткова неабходна разглядзець трансфармацыі ва ўнутранай дзейнасці дзяржаўных службаў, а менавіта якія дадатковыя магчымасці яна можа атрымаць пры правядзенні палітыкі інфарматызацыі.

1.1. Інфарматызацыя дзяржаўной службы

Электронны ўрад непасрэдна звязаны з працэсам кіравання, а менавіта кіраваннем пры дапамозе электронных тэхналогій. Гэта можна ахарактарызаваць як працэс ператварэння грамадскага сектару шляхам лічбавых тэхналогій кіравання інфармацыяй з мэтай павышэння ступені палітычнага ўдзелу грамадзян і эфектыўнасці працы адміністрацыйнага апарату¹⁵.

Электроннае кіраванне не зводзіцца да механічнага выкарыстання лічбавых тэхналогій, гэта больш глубокі працэс. Электроннае кіраванне прадугледжвае асваенне больш дэмакратычных, гнуткіх формаў кіравання, дэцэнтралізацыю ўлады, змяненне організацыйнай структуры і формаў ўзаемадзеяння паміж рознымі элементамі дзяржаўнага апарату¹⁶.

Электроннае кіраванне тэарэтычна звязана з новым падыходам да сістэмы дзяржаўнага кіравання і дзяржаўной службы, аб якім узгадвалася вышэй. Згодна з новай тэорыяй дзяржаўнага кіравання мусіць адбывацца дэмакратызацыя працэсу кіравання, дэлегаванне функцый і адказнасці па вертыкалі, мусіць з’яўляцца новыя формы ўзаемадачынення паміж рознымі структурамі дзяржаўной службы і г.д.

Пры правядзенні палітыкі інфарматызацыі першым аб'ектам, на які будуць накіраваны трансфармацыйныя працэсы, будзе дзяржаўная служба, а дакладна яе ўнутраная організацыя і віды дзейнасці. Адным з цэнтральных накірункаў інфарматызацыі ёсьць выкарыстанне інфармацыйна-тэлекамунікацыйных тэхналогій у службовай дзейнасці. Існуе разнастайная колькасць новых тэхналогій, якія могуць паспрыяць падвышэнню эфектыўнасці ў прынцыпі рашэнняў, іх выкарананні, узаемадзеянні з іншымі структурамі, а таксама грамадзянамі, зніжэнню выдаткаў і скарачэнню часу на выкананне розных аперацый. Але найбольш важным, на думку аўтара, ёсьць актыўнае ўкараненне ў працу дзяржаўных служачых менавіта Інтэрнэт-тэхналогій.

Пачатковым этапам любога працэсу кіравання ёсьць **інфармацыйна-аналітычная** дзейнасць, асноўная мэта якой — высвятленне ўсіх аспектаў сацыяльных працэсаў, што вывучаюцца, прычынаў іх узікнення, фармавання розных сацыяльных проблем. Пры выкарыстанні Інтэрнэт-тэхналогій зручна і эфектыўна можна рэалізаваць збор і аналіз інфармацыі аб сацыяльна-эканамічных, палітычных і іншых працэсах у грамадстве (не толькі ў сваёй краіне, але і за яе мяжой), прапанаваць грамадскіх арганізацыі, органаў мясцовага самакіравання, а таксама асобных грамадзян¹⁷.

13 Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza. Pod redakcją A. Antoszewskiego, R. Herbuta. — Wrocław, 1997. S. 278. — 348 s.

14 Голубуцкі А., Шевчук О. Тамсама.

15 Электронное управление...

16 Василенко Л.А. Тамсама. С. 122.

17 Василенко Л.А. Тамсама. С. 141.

Сярод асноўных інфармацыйных паслуг і прадуктаў, якія прапаноўвае Інтэрнэт сваім карысцельнікам, можна вызначыць наступныя:

- ✓ інфармацыйныя выданні;
- ✓ паслугі дыялогавага доступу да аддаленых базаў дадзеных ці электронных дошак аб'яў (ЭДА) — Bulletin Board System (BBS);
- ✓ паслугі інфармацыйнага пошуку на запыт спажыўца;
- ✓ тэлеканферэнцыі і спісы рассылкі навінаў у электроннай форме;
- ✓ паслугі доступу да першакрыніц і атрыманне копій документаў;
- ✓ даведна-кансультацыйныя паслугі і г.д.¹⁸.

Для эфектыўнага ўкаранення Інтэрнэт-тэхналогіі у дадзены від дзейнасці неабходна правесці вялікую працу па насычэнні кампьютарным абсталяваннем і праграмным забеспечэннем усіх структураў дзяржаўной службы, правесці навучанне дзяржаўных службоўцаў з мэтай павышэння ведаў і навыкаў працы з выкарыстаннем дадзеных тэхналогій у сваёй дзейнасці. Акрамя гэтага, у структуру дзяржаўной службы павінны прыйсці адмыслоўцы па праграмным забеспечэнні, задачай якіх будзе аблугоўванне тэхнічнага абсталявання.

Дзяржаўныя служачы, акрамя сваёй асноўнай дзейнасці, сутыкаецца з вялізным масівам інфармацыі, часцей за ўсё паўнатэкставай і слабаструктураванай, акрамя таго, аб'ём інфармацыі з укараненнем у працу Інтэрнэту значна павялічыцца. У сувязі з гэтым мэтазгодна ствараць інфармацыйна-аналітычныя службы, якія будуць займацца сістэматызацыяй плыні інфармацыі, ствараць базы дадзеных. Гэта значна палегчыць выкарыстанне інфармацыі ўжо непасрэдна работнікам дзяржаўной службы ў працэсе развязання праблемаў¹⁹.

Для аналізу сітуацыі вельмі карысна выкарыстанне тэхналогіі эканамічнага і палітычнага маніторынгу — апытанні абантентаў сеткі па розных аспектах з апублікаваннем атрыманых вынікаў, напрыклад, звесткі аб рэйтынгу пэўнага законапраекту, правядзенні экалагічнай ці будаўнічай праграмы і г.д.²⁰

Выкарыстанне сістэм аўтаматызацыі дзелавых працэсаў на аснове тэхналогіі Інтранэт можа кардынальна змяніць цяперашнюю сітуацыю ў інфармацыйна-арганізацыйным забеспечэнні дзейнасці дзяржаўных службаў. Маецца на ўвазе стварэнне інфармацыйных рэурсаў, агульных для некалькіх дзяржаўных службаў і ведамстваў, сфера інтэрэсаў і паўнамоцтваў якіх перакрыжоўваецца. Напрыклад, база дадзеных, якая ўтрымлівае інфармацыю аб грамадзянскім стане асоб, а дакладна, звесткі аб шлюбах, разлуках, нараджэннях дзяцей, смерцях родзічаў, можа змяшчаць таксама інфармацыю аб розных дзеяннях у межах заканадаўства, напрыклад, купля-продаж нерухомасці, атрыманне спадчыны, афармленне субсыдый ці падатковых ільгот і г.д.²¹

Пры функцыянуванні падобных рэурсаў і доступу да іх адпаведных дзяржаўных службаў спрошчваецца працэс пошуку інфармацыі аб асобным грамадзяніне, пазбягаецца ўважае дубляванне, напрыклад, грамадзянін не абавязаны пакладаць адзін і той жа документ у розныя установы дзяржаўной службы²².

Калі разглядаць працэс **прагназавання, мадэлявання і падрыхтоўкі варыянтаў рашэння** кіравання, то неабходна адзначыць, што пры дапамозе Інтэрнэт-тэхналогіі можна выкарыстоўваць мадыфікацыі традыцыйных метадаў аналізу сітуацыі. Такія як Метад сценарыяў ці сценарыёў-тэхніка, метады экспернных адзнак, сярод якіх неабходна называць метад Дэльфі, метад “stop and go”, метад фокус-группы і г.д. Для вышэйапісаных метадаў Інтэрнэт — гэта не толькі крыніца атрымання інфармацыі, але і ўнікальны канал для ажыццяўлення калектывных камунікацый.

Неабходна адзначыць, што акрамя традыцыйных метадаў прагназавання, мадэлявання і падрыхтоўкі варыянтаў рашэнняў Інтэрнэт стварае новыя механізмы для ажыццяўлення дадзеных відаў дзейнасці. Магчымасці арганізацыі ў глабальнай кіберпрасторы міжнародных семінараў, круглых сталоў, канферэнций, паседжанняў экспертаў і адмыслоўцаў для выпрацоўкі рашэнняў і стратэгій працы над дакладнымі праблемамі. Ажыццяўленне супрацьпартыяў паміж экспертамі, палітыкамі і прадстаўнікамі розных дзяржаўных службаў можа праходзіць як у

18 Рынок информационных услуг и продуктов. — М., 2002. С. 223. — 549 с.

19 Васіленко Л.А. Тамсама. С. 143.

20 Информационные технологии в структуре государственной службы. — М., 1999. С. 83. — 123 с.

21 Электронное управление...

22 Голубуцкий А., Шевчук О. Тамсама.

рэжыме он-лайн (сінхронна), так і оф-лайн (асінхронна), што павялічвае магчымасці варыяцыяў з часам. Акрамя таго, на сённяшні дзень ужо напрацаваны вялікі досвед па вырашэнні тыповых праблемаў, з якога можна эфектыўна карыстаць у дзеянасці айчынных службай, тым больш што Інтэрнэт-тэхналогіі даюць магчымасць доступу да разнастайных базаў дадзеных па ўсім свеце. Прауда, для доступу да некаторых базаў патрабуецца спецыяльны дазвол.

Наступны від дзеянасці — **праектна-норматывны** — звязаны з дакладнай рэгламентацыяй пасадных абавязкаў і стандартных працэдураў дзеянасці, арганізацыяй інфармацыйных плыняў са свободным аўтарствам на аснове Інtranэт-тэхналогіі, дакладным размеркаваннем абавязкаў, правіл працы з дакументамі і адказнасцю персаналу, а таксама арганізацыяй адкрытай грамадзянскай экспертызы нарматывных документаў, сур'ёзная праца па каардынацыі паміж рознымі галінамі ўлады па пытаннях нарматворчасці²³.

Павышэнне якасці прыманых рашэнняў адбываецца праз правядзенне грамадзянскай экспертызы, публікацыі і самапублікацыі варыянтаў рашэнняў, прыняцце документаў²⁴.

Такі від дзеянасці, як **арганізацыйна-выкананчы**, звязаны з такімі механізмамі, як электронны дакументазварот на аснове базаў дадзеных, гарызантальнае ўзаемадзеянне паміж структурнымі адзінкамі ўраду, тэхналогія самапублікацыі і актыўнае ўзаемадзеянне з насельніцтвам²⁵.

Але адсутнасць нарматывной рэгламентацыі можа ствараць перашкоды для свободнага руху е-документацыі, прычынай тут адсутнасць юрыдычнай сілы е-документу, а таксама праавая неўрэгуляванасць такога феномену як “электронны подпіс”²⁶.

На жаль, практыка паказвае, што існаванне законаў аб электронным дакumentazвароце не вырашае праблемы. Неабходна стварыць інстытуты, якія будуць забяспечваць механізмы е-документазвароту і “лічбавага подпісу”. Адным з падобных інстытутаў можа быць цэнтр па ідэнтыфікацыі і захоўванні базаў з “лічбавымі подпісамі”.

Важней формай дзеянасці ёсьць **кантроль за выкананнем і адзнака ўздзеяння** дадзенага рашэння на дакладную сферу жыццядзеянасці грамадства. Інтэрнэт-тэхналогіі пропаноўваюць наступныя магчымасці: маніторынг сітуацыі пры выкарыстанні электронных сродкаў камунікацыі, арганізацыя “адваротнай сувязі” з мэтай аператыўнага реагавання на негатыўныя моманты пры ажыццяўленні дакладнага рашэння і г.д.

Вышэй пералічаныя механізмы могуць служыць забеспечэннем своечасовага і якаснага выканання пастаўленых перад дзяржаўнымі службамі задач. Тут неабходна ўзгадаць канцепцыю адкрытага інфармацыйнага грамадства, якая прадугледжвае наступнае: усе дзяржаўныя служачыя будуць мець доступ да адкрытых крыніц інфармацыі і базаў дадзеных (адпаведна з іх правамі і кампетэнцыяй) і непасрэдна ўдзельнічаць у іх папаўненні. Наяўнасць адзінай інфармацыйнай прасторы забяспечвае своечасовае і правільнае размеркаванне інфармацыі паміж супрацоўнікамі, якія атрымліваюць магчымасць не толькі сумесна выкарыстоўваць дадзенныя, але і калектыўна працаваць над дакументамі незалежна ад месца свайго знаходжання²⁷.

Яшчэ адным важным пытаннем у працэсе інфарматызацыі дзяржаўной службы ёсьць фармаванне новай інфармацыйнай культуры дзяржаўных служачых. Гэта звязана не толькі з атрыманнем ведаў і ўмельстваў працы з інфармацыйнымі тэхналогіямі, але таксама і выправцаўаннем у сабе такіх якасцяў, як самастойнасць у выбары сродкаў і шляхоў дасягнення пастаўленай задачы, креатыўнасць, уменне супрацоўнічаць і ўзаемадзеянічаць з іншымі структурамі дзяржаўной службы. Дзяржаўны службовец павінен пераарыентаваць сваю дзеянасць на хуткае і якаснае задавальненне патрэб грамадзяніна ці кампаніі, якія звяртаюцца за пэўнай паслугай у дзяржаўныя органы²⁸.

Канешне, такая свядомасць не можа сформавацца за дзень ці за тыдзень нават пры поўным укараненні тэхнічнага абсталявання і праграмнага забеспечэння, таму, пры правядзеніі палітыкі інфарматызацыі павінны стварацца спрыяльныя ўмовы для як найхутчэйшай і найкомфортнейшай для дзяржаўнага службоўцы пераарыентациі на новыя прынцыпы арганізацыі дзеянасці.

23 Васіленко Л.А. Тамсама. С. 145.

24 Тамсама. С. 143.

25 Тамсама. С. 146.

26 Голубуцкій А., Шевчук О. Тамсама.

27 Васіленко Л.А. Тамсама. С. 145.

28 Электронное управление...

Як любая палітыка, палітыка па інфарматызацыі ўяўляе сабой дзейнасць па дасягненні са-
цыяльна значных мэтаў. Сама па сабе інфарматызацыя не можа стаць самамэтай, пры яе
правядзенні павінны ўлічвацца ўсе ўдзельнікі сацыяльнага працэсу: сацыяльныя інстытуты,
групы і індывіды. Гэтая палітыка павінна будавацца на аснове ўліку мэтаў, сілаў узаемадзе-
яння і процідзеяння ў грамадстве, а таксама з улікам рэурсаў²⁹. І толькі ўлік гэтых і іншых
акалічнасцяў і ёсць неабходнай умовай рэалізацыі палітыкі інфарматызацыі.

KAMUNIKAT.org

29 Информационные технологии и информационная политика. Научно-информационное исследование. — М., 1994. С. 10. — 208 с.